

# спадчына

спадчына

## Алег Латышонак



...

!..

## Гу

*Штурм Рэчыцы войскамі генерала  
Станіслава Булак-Балаховіча ў лістападзе 1920 году*

Армія генерала Булак-Балаховіча афіцыйна называлася Асобнай саюзной арміяй. Такая назва дакладна адлюстроўвала яе сутнасць, паколькі армія была мілітарным увасабленнем палітычнага саюзу Беларускага і Рускага палітычных камітэтаў.

12 кастрычніка 1920 году камандзір арміі генерал Булак-Балаховіч прадставіў на нарадзе ў старшыні РПК Барыса Савінкава план аперацыі, які прадугледжваў заняць лінію Аўруч-Мазыр-Жлобін, а ў далейшым наступ на поўнач, на Бабруйск і Барысаў, і вызваленіе Беларусі<sup>1</sup>. План, безумоўна, улічваў перадумовы распачатай 10 кастрычніка апошняй польскай аперацыі на польска-савецкім фронце. 15 кастрычніка польскія войскі занялі Менск, які паводле рыхскага перамір'я, падпісанага 12 кастрычніка, павінен быў

<sup>1</sup> S. Lis-Biocski, Baiachowcy, машынапіс, Biblioteka Zakiadu Narodowego im. Ossolickich we Wrociawiu, s. 124-125.

адыйсьці да Савецкай Расіі. Атакуючы з-за сыпіны палякаў і даходзячы да Барысаву, Булак-Балаховіч мог бы перахапіць Менск і ўсталяваць тут свой урад.

У сярэдзіне каstryчніка ў распараджэнні Булак-Балаховіча было каля 5500 афіцэраў і жаўнероў розных часціц, у тым ліку двух беларускіх батальёнаў<sup>2</sup>. Скарыйстанье гэтых сілаў у перыяд наступу польскіх войскаў на Беларусі і наступу генерала Урангеля на поўдні Расіі давала пэўную магчымасці хаця б часавана посыпеху. Булак-Балаховіч усё ж вырашыў пачакаць, пакуль не сканцэнтруюцца ўсе яго сілы. 2-я Менская і 3-я Волжская пяхотная дывізіі далучыліся да 1-й пяхотнай дывізіі (г. зв. Дывізіі Съмерці) у Тураве толькі 2 лістапада. На пачатку лістапада ў лагер Булак-Балаховіча прыйшоў таксама беларускі партызанскі атрад капітана Цімафея Хведашчэні, які нічым не ываяўся ад рэгулярных частак (меў нават свой невялічкі аркестр), а крыху пазней яшчэ два іншыя партызанскія атрады, адзін з-пад Слуцку, другі з-пад Менску<sup>3</sup>.

Нацыянальны склад арміі гененерала Булак-Балаховіча ўстанавіць вельмі цяжка. Роля беларускага элементу ў гэтай арміі адведзеная была перш за ўсё 2-й Менской дывізіі. Паводле яе камандзіра, палкоўніка Медарда Мікошы, жаўнеры гэтай дывізіі ў большасці паходзілі з тэрыторыі “Літвы і Беларусі”<sup>4</sup>. Зразумела, этнічных літоўцаў сярод іх не было. У склад гэтай дывізіі пачаткова ўваходзілі: Менскі полк, Асобны беларускі батальён (з конным узводам) ад камандаваннем капітана Хведашчэні і два беларускія партызанскія атрады. Палкам гэтай дывізіі даваліся назвы: Менскі, Смаленскі, Віцебскі, ды яшчэ Магілёўскі<sup>5</sup>. У дывізію масава ўключаліся жаўнеры завербаваныя ў лагерах для савецкіх ваеннапалонных. І іх колькасць відаць перавышала колькасць беларускіх дабраахвотнікаў.

Асобны беларускі батальён пад камандаваннем капітана Міколы Дзямідава уваходзіў у склад Востраўскага палка 1-й дывізіі<sup>6</sup>. Жаўнеры гэтага батальёну паходзілі з Беласточчыны<sup>7</sup>. У гэтай дывізіі служылі у бліжэй неакрэсленай колькасці старыя балахоўцы беларускага паходжання і дабраахвотнікі з Заходняга Палесься, якія сталі далучацца да Булак-Балаховіча пасля ўзяцця ім Пінску<sup>8</sup>. Але і ў шэрагах гэтай дывізіі пераважалі, відаць, былыя чырвонаармейцы, якіх Булак-Балаховіч масава ўключаў да сваёй групы на шляху з Уладавы да Пінску.

3-я Волжская дывізія пад камандаваннем генерала Яраслаўцева, апрача афіцэрскіх кадраў, складалася выключна з завербаваных у лагерах ваеннапалонных. Яе расейскі харктар падкрэслівалі назвы палкоў: Казанскі, Яраслаўскі, Ніжагородскі і Самарскі.

З ваеннапалонных набраная была таксама Сялянская брыгада атамана “Іскры” (І. Лахвіцкага), якая зынешне мела украінскі харктар. Яе палкі называліся Кіеўскі, Ноўгарадска-Уладзіміра-Валынскі і Пущульскі<sup>9</sup>. Лахвіцкі выдаў адмысловую адозву да украінцаў<sup>10</sup>.

Такім самым чынам стваралася Конная дывізія. Тубыльчы полк пад камандаваннем палкоўніка Матад'яна гэтай дывізіі намінальна быў асे�тынскім, але большасць яго кавалерыстаў складалі дэзерціры з польскай арміі<sup>11</sup>.

<sup>2</sup> Centralne Archiwum Wojskowe (далей: CAW), Raport ppor. Biocskiego do Oddz. II 4 Armii z 6 XII 1920.

<sup>3</sup> S. Lis-Biocski, Baiachowcy, s. 139

<sup>4</sup> Instytut Józefa Piłsudskiego (далей: IJP), AOG, GISZ, Ryne Akta, Archiwum J. Piłsudskiego, T. XXXII, Raport ppor. Zadory-Skabowskiego do Oddz. II MSWojsk. z 31 X 1920.

<sup>5</sup> Archiwum Akt Nowych, TSK, T. 99, Komunikaty Białoruskiego Komitetu Politycznego.

<sup>6</sup> Там жа.

<sup>7</sup> Raport ppor. Biocskiego do Oddz. II 4 Armii z 6 XII 1920.

<sup>8</sup> CAW, TL 440.12/10-11, List B. Sawinkowa do gen. Sosnkowskiego 15 VII 1920, k. 64.

<sup>9</sup> P. Simanskij, Kampania białoruska Rosyjskiej Armii Ludowo-Ochotniczej gen. Buiak-Baiachowicza w r. 1920, Bellona, T. 37, 1931, z. 3-4, s. 232.

<sup>10</sup> CAW, TL 440. 12/10-11, Odezwa atamana “Iskry” do Ukraiacyw, k. 245.

<sup>11</sup> Raport ppor. Zadory-Skabowskiego do Oddz. II MSWojsk. z 31 X 1920.

У 2-й Менскай дывізії знаходзіўся таксама сфармаваны ў Пінску яўрэйскі атрад лейт. Цэйтліна, які налічваў паводле розных крыніц 70-300 жаўнераў<sup>12</sup>.

Такім чынам можна съцвярджаць, што ў арміі Булак-Балаховіча беларусы па колькасці значна саступалі русеям. Ідэйнай працай сярод беларускіх жаўнеруў займаўся Беларускі палітычны камітэт, а перш за ёсё яго сябра Антон Лявіцкі, вядомы як пісьменьнік пад літаратурным псевданімам Ядвігін Ш. Лявіцкі выдаваў у лагеры Булак-Балаховіча беларускую газету “З’вязстун”.

7 лістапада ў Тураве адбылася ўрачыстасць перанянцца Беларускім палітычным камітэтам з рук генерала Булак-Балаховіча грамадзянскай улады “над вызваленай зямлём Беларускай Народнай Рэспублікі”. На тураўскім рынку сталі ў шыхтах беларускія атрады. На ўрачыстасць прыбылі шмат жыхароў навакольных вёсак і дэлегацыі хрысьціянскага і яўрэйскага насельніцтва. Прысутнічаў таксама Барыс Савінкаў. Пасля багаслужбы, падчас якой узнесеная былі малітвы за Беларускую Народную Рэспубліку і посыпех яе зброі, Булак-Балаховіч падняў беларускі нацыянальны сцяг і прысягаў, што “не складзе зброі, пакуль ня вызваліць роднага краю ад узурпатораў”. Урачыстасць закончыў парад беларускіх атрадаў<sup>13</sup>.

Раней, 5 лістапада, Булак-Балаховіч выдаў сваім войскам загад наступаць на непрыяцеля. У гэты дзень збройна сутыкнуліся з супраціўнікам высунутыя патрулі. Вымарш асноўных сілаў арміі з Турава пачаўся 6 лістапада<sup>14</sup>.

Булак-Балаховіч прыняў наступны план наступлення:

На правым крыле Сялянская брыгада атамана “Іскры” (І. Лахвіцкага) была накіраваная на Аўруч. З увагі на слабасць брыгады (усяго 300 штыкоў і 150 шабель)<sup>15</sup>, гэты манеўр меў толькі прыкрывальны характар.

Цэнтральная група пад камандаваннем палкоўніка Язэпа Булак-Балаховіча націравалася на Мазыр і Калінкавічы, рухаючыся ўздоўж правага берагу Прывпяці. У склад групы ўваходзіла 1-я пяхотная дывізія (узмоцненая Віцебскім пяхотным палком з 2-й Менскай дывізіі) пад камандаваннем палкоўніка Мацвеева і 1-я конная дывізія (без Уланскага палка) пад камандаваннем палкоўніка Сяргея Паўлоўскага. За гэтымі часцямі рухалася 3-я Волжская пяхотная дывізія пад камандаваннем генерала Яраслаўца. Агулам гэтыя часці налічвалі 6400 штыкоў, 800 шабель і 6 гарматаў.

На левым крыле арміі дзейнічала 2-я Менская пяхотная дывізія разам з Уланскім палком. Камандзір групы, палкоўнік Медард Мікоша, меў 3000 штыкоў, 150 коней і 8 гарматаў. Яго заданнем было ўзяць Жлобін.

У другой фазе аперацыі, пасля ўзяцця Мазыра і Калінкавічаў, 1-я пяхотная і 1-я конная дывізіі павінны былі накіравацца на Бабруйск і Менск.

Разам ўсё часці, якія рушылі ў бой налічвалі каля 11000 афіцэраў і жаўнеруў, з чаго да 2000 ў беларускіх батальёнах і атрадах. Колькасць беларусаў у іншых часцях немагчыма ўстанавіць.

Супрацьстаяла армія Булак-Балаховіча савецкая XVI (колішняя Беларуска-Літоўская) армія пад камандаваннем Аляксандра Кука. У першай лініі разьмешчаныя былі 22-я стралковая брыгада з 8-й і 29-я стралковая брыгада і 10-ты конны полк з 10-й дывізіі. Астатнія чатыры брыгады гэтих дывізій былі разьмешчаныя

<sup>12</sup> S. Buiak-Baiachowicz, Wojna bkdzie czy nie bkdzie?, Warszawa 1931, s. 59-60; S. Lis-Biocski, Baiachowcy, s. 142.

<sup>13</sup> З’вязстун, № 2 з 16 XI 1920; Komunikaty Biaioruskiego Komitetu Politycznego.

<sup>14</sup> P. Simanskij, Kampania..., s. 202. Далейшы ход аперацыі апісваю згодна гэтай прафесійнай і вычарпальнай працы. Спасылкамі адзначаю толькі гэтыя фрагменты майго артыкулу, у якіх уводжу іншыя матэрыялы.

<sup>15</sup> IJP, AOG, Arch. gen. Rozwadowskiego, T. 2, t. 2, Raport rtm. Przedzyskiego z 24 XI 1920. П. Сіманскі, с. 232, падае, што брыгада налічвала 1200 штыкоў і шабель, усё ж такі рапорт Прондзынскага перадае рэальнае становішча ў дадзены момант.

наступным чынам: 22-я і 24-я ў раёне Асіповічаўа 28-я і 30-я ў навакольлі Мазыра і Калінкавічай. Такім чынам камандзір XVI-й арміі распараўляўся ў першыя дні баёў толькі дэзвіюмі дывізіямі – 8 і 10-ай.

Дзякуючы слабасці праціўніка атрады Булак-Балаховіча пачаткова хутка рухаліся наперад і 8 лістапада занялі Петрыкаў. Савецкія атрады праявілі больш сур'ёзны супраціў толькі 9 лістапада, але вымушаныя былі адступаць і здаць Скрыгальаву Слабаду. 10 лістапада пасля поўдня Пскоўскі полк 1-й дывізіі палкоўніка Мацвеева ўзяў Мазыр, да якога пад вечар прыйшоў са сваёй дывізіяй таксама палкоўнік Паўлоўскі. З ваеннапалонных ён стварыў Мозырскі пяхотны полк (больш за 300 штыкоў).

У гэтых ж дзенях група палкоўніка Жгуна (Востраўскі полк і Тубыльчы полк) перайшла Прывізь пад Касцюковічамі і ўзяла сіпярша горад, а пасля чыгуначную станцыю Калінкавічы, адразу аточыў паміж ёй і Мазыром савецкі бронециагнік. Тым часам савецкая стралковая брыгада, якая адступала ад Мазыра, сустрэла свае атрады, якія адступалі ад Калінкавічай. Павярнуўшы, брыгада атакавала Калінкавічы і разьбіла Тубыльчы полк. Адначасова Востраўскі полк быў атакаваны на станцыі Калінкавічы. Акружаны з усіх бакоў савецкімі атрадамі, якім дапамагаў бронециагнік, Востраўскі полк пайшоў уросып і малымі групкамі прарабіўся ў Мазыр.

11 лістапада палкоўнік Жгун сабраў свае разьбітыя атрады і нанава ўзяў Калінкавічы, адкуль ізноў разам быў вышесънены непрыяцелям. Узмоцнены Вазыненскім пяхотным палком, палкоўнік Жгун вечарам гэтага самага дня яшчэ раз ўзяў Калінкавічы. 12 лістапада, пасля ўпартых вулічных баёў, палкоўнік Жгун уступіў перад пераважнымі сіламі 19-й стралковай брыгады з 10-й дывізіі, падтрыманай двумя бронециагнікамі. Познім вечарам пакінуў Калінкавічы ў руках праціўніка, адступаючы да Мазыра.

12 лістапада ў Мазыр прыбыў Булак-Балаховіч. З гэтай нагоды ва ўсім горадзе былі вывешаныя беларускія бел-чырвона-белыя сцягі. Генерал абвясціў незалежнасць Беларусі і прыняў тытул Галоўнакамандуючага. Адначасова загадаў вылучыць са сваёй арміі жаўнеру́-беларусаў і пачаць фармаванье беларускай арміі<sup>16</sup>. Яе зачаткам меў быць асобны беларускі батальён, які стаў фармавацца з мясцовых сялян ужо 10 лістапада. На працягу трох дзён батальён разроссяся да 1000 чалавек<sup>17</sup>. 16 лістапада Булак-Балаховіч абвясціў, што не прызнае эміграцыйных урадаў В. Ластоўскага ў Коўні і А. Луцкевіча ў Варшаве<sup>18</sup>. Беларускі палітычны камітэт быў пераўтвораны ва ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі. Прэм'ер-міністрам гэтага ўраду стаў Вячаслаў Адамовіч (старэйшы), намеснікам прэм'ер-міністра і міністрам замежных спраў Павел Аляксюк. Парфель міністра фінансаў, гандлю і прамысловасці атрымаў Юры Сянкевіч, асьветы – Радаслаў Астроўскі. Міністрам вайны стаў палкоўнік Беляеў. Урад Адамовіча выдаў маніфест да беларускага народу, у якім акрэслена была яго праграма: 1) змаганьне за незалежнасць Беларусі, 2) скліканье ў бліжэйшы час Канстытуанты, 3) правядзеньне зямельнай рэформы з экспрапрыяцыйнай вялікага землеўладаньня, 4) пабудова беларускай дзяржаўнасці ў шчыльным саюзе з Польшчай, з апорай на дзяржавы Антанты<sup>19</sup>. Адначасова Булак-Балаховічу прызначаны быў тытул Начальніка Беларускай Дзяржавы<sup>20</sup>.

Калі Булак-Балаховіч займаўся ў Мазыры палітычнымі справамі, групы палкоў-

<sup>16</sup> А. Грыцкевіч, Вакол “Слуцкага паўстання”, Мінск 1987, с. 30; P. Simanskij, s. 208; Raport rtm. Przedzyskiego z 24 XI 1920.

<sup>17</sup> Komunikaty Białoruskiego Komitetu Politycznego.

<sup>18</sup> А. Грыцкевіч, Вакол..., Мінск 1987, с. 30.

<sup>19</sup> S. Lis-Biocski, Bałachowcy, s. 151.

<sup>20</sup> CAW, 4 Armia, T. 169, Meldunek Oddz. II 18 dp do Oddz. II 4 Armii z 13 XII 1920.

ніка Мацвеева і палкоўніка Паўлоўскага вялі бai пад Мазыром. 13 лістапада палкоўнік Паўлоўскі вырушыў з пяцьцю палкамі (Конным, Партызанскім, Гузарскім, складаным і Мазырскім) з Пеніцы і днём пазней спыніўся на нач у Гарошкаве, пасылаючы Гузарскі полк у Дубровіцу, дзе ён зынішчаны быў непрыяцелям. У гэты ж дзень атрады палкоўніка Мацвеева сканцэнтраваліся ў Гулевічах.

Між тым група палкоўніка Мікошы рушыла 10 лістапада з Петрыкава. Палкоўнік Стрыжэўскі з Менскім і Уланскім палкамі ды 4 гарматамі рухаўся праз станцыю Пціч на Калбасічы, а палкоўнік Таалат-Келпш са Смаленскім і Свята-Юр'еўсім палкамі ды 4 гарматамі – на Якімавічы. У гэты ж дзень Уланскі полк у поўным складзе перайшоў на бок праціўніка. 14 лістапада сілы палкоўніка Мікошы, узмоцненыя групай палкоўніка Жгуна, ўдарылі на Калінкавічы (Менскі і Востраўскі палкі) і Якімавічы (Смаленскі і Свята-Юр'еўскі палкі), выцясьняючы праціўніка з тых мясцовасцяў.

15 лістапада палкоўнік Мікоша рушыў на Жлобін. Менскі полк заняў Казловічы, а Свята-Юр'еўскі полк – Даманавічы. Смаленскі полк застаўся ў Якімавічах. Тубыльчы полк патрулюваў правае крыло групы, а Востраўскі забясьпечваў Ка-лінкавічы.

15 лістапада Булак-Балаховіч загадаў наступаць на Рэчыцу, адыйшоўшы такім чынам ад пачатковага плану аперациі. Да гэтага кроку скілла яго вестка ab tym, што да Рэчыцы падышодзяць партызанская атрады, а ў ei знаходзіцца 10 тысячай мабілізаваных прызыўнікоў. Незважаючы на неяснае становішча на правым крыле сваёй арміі, генерал вырашыў узяць Гомель, уключыць савецкіх прызыўнікоў у свае рады і толькі тады, загнуўшы правы фланк, накіравацца на паўночны захад<sup>21</sup>.

Заданьне ўзяць Рэчыцу павінны былі выканаць групы палкоўнікаў Мацвеева і Паўлоўскага. Іх атрады рухаліся асобна і ані разу ня здолелі навязаць контакт да дасягнення гораду.

Атрымаўшы загад наступаць, палкоўнік Паўлоўскі хуткім маршам рушыў на Рэчыцу і 16 лістапада стаў на яе перадпольлі. Рэчыцу абараняла 10-я стралковая дывізія, 36-ы полк з 4-й дывізіі, 55-ы батальён запасу, два асобныя атрады, інженеры батальён, нейкі атрад Уварава і два бронециянікі. Палкоўнік Паўлоўскі атакаваў Казазаеўку, адначасова пасылаючы Мазырскі полк на Воўчу Гару. Казазаеўка пераходзіла з рук у рукі, і урэшце засталася, разам з чыгуначным маством на Дняпры, у руках Партизанскага палка. Полк, які акупіў гэты посыпех стратай больш за трэцюю частку свайгоскладу і амаль усіх афіцэраў, мог абсадзіць мост толькі самастойнай заставай. Адначасова Мазырскі полк, які атакаваў пазіцыі праціўніка пад Воўчай Гарой, быў амаль цалкам зынішчаны праціўнікам. Вечарам 16 лістапада савецкія войскі абстрэльвалі вельмі моцным артылерыйскім агнём Казазаеўку і заставу на мосьці. Ратуючы ад вынішчэння коней, палкоўнік Паўлоўскі адаслаў Конны полк і табары ў Бронну. Ноччу з 16 на 17 лістапада застава на мосьці была разьбітая, а Казазаеўку ўзяла 29-я стралковая брыгада з дапамогай двух бронециянікоў. Партизанскі полк адыйшоў да Броннага, а Конны полк і табары – у Заспу. Раніцай 18 лістапада савецкія атрады узялі ў вулічным бai Бронну, а атрады 28-й брыгады, якія надыходзілі ад поўдня, атакавалі Заспу і разьбілі Конны полк, якія стаяў там без забеспечэння. Рэшткі разьбітых палкоў палкоўніка Паўлоўскага сабраліся ў Маладушы.

Тым часам палкоўнік Мацвеев, які вёў Вазыясенскі і Віцебскі палкі, ды два батальёны Пскоўскага палка (разам 850 штыкоў і 30 шабель), 16 лістапада заняў Бабылеву, дзе пераначаваў. Палкоўнік Мацвеев ня меў ніякіх вестак ні загадаў ад камандаваньня арміі ні контакту з палкоўнікам Паўлоўскім. Не было правіянту, хлеб набывалі ў мясцовага насельніцтва, мяняючы на соль. Амуніцыі зас-

<sup>21</sup> Raport rtm. Przedzyskiego z 24 XI 1920.

талося ўсяго 50-60 патронаў на жаўнера. Даведаўшыся ад мясцовага насельніцтва, што палкоўнік Паўлоўскі быццам бы ўзяў Рэчыцу, палкоўнік Мацьвееву вырашыў спалучыць з ім свае сілы і раніцай 17 лістапада рушыў у бок Рэчыцы праз Каравацічы, Вудку, Капораўку і Маўчаны, дзе было ўзята крыху палонных і адбітыя захопленыя раней у савецкі палон жаўнеры Коннага палка і харунжы Лесюкоў, камандзір Мазырскага палка. Затым атрад накіраваўся на Карыстан. Савецкія салдаты абаранялі гэтую вёску даволі ўпарта, а выціснутыя з ёй тройчы контраатакавалі, але безвынікова. Мацьвееву мог спыніцца ў вёсцы на начлег. 18 лістапада, пачуўшы ад мясцовых жыхароў, што Паўлоўскі адступіў ад Рэчыцы, але савецкія войскі таксама эвакуяваліся з гораду і адступілі на Горваль, Мацьвееву рушыў на Рэчыцу. Тым часам непрыяцель ня толькі ня думаў пакідаць Рэчыцу, але наадварот – сканцэнтраваў там, апрача 10-й дывізіі, таксама 29-ю, 30-ю і частку 28-й брыгады, 36-ы полк з 4-й дывізіі, 10-ы інжынерны батальён і афіцэрскую школу. Савецкія войскі, не спадзяючыся ўзнаўлення наступу з поўдня, перагрупаваліся ў асноўным на заход і поўнач, адкуль паводле меркавання камандавання павінен быў падыйсьці праціўнік. Але палкоўнік Мацьвеев атакаваў па амаль гэтым самым шляху, што раней Паўлоўскі, г. зн. праз Гарыводы і Воўчу Гару. Атака Віцебскага і Вазынясенскага палкоў, з падтрымкай ўсяго 3 паліевых гармат, запынілася пад агнём адной цяжкой і дзізвюю палявых батарэяў праціўніка ды двух бронецягнікоў. Мацьвеев, у якога засталося толькі 300 жаўнероў, 3 гарматы і 10 кулямётаў, вымушаны быў адступіць ад Рэчыцы да Маўчанаў.

Назаўтра Паўлоўскі, да якога дайшлі весткі аб атаку Мацьвеева, зноў рушыў на Рэчыцу, але мусіў адступіць з-пад Андрэеўкі перад пераважнымі сіламі праціўніка.

Разбітыя атрады палкоўнікаў Мацьвеева і Паўлоўскага сустрэліся толькі 20 лістапада ў Вялікім Бары. У гэты ж дзень сюды прыбыў Булак-Балаховіч, які прывёў з сабой асабістую сотню і адзін батальён Пскоўскага палка. Агулам у Вялікім Бары сабралася крыху больш за тысячу жаўнероў.

Савецкае камандаванне першапачаткова не ўяўляла памераў небяспекі, створанай уварваньнем на Усходніяе Палесьсе арміі генерала Булак-Балаховіча. Толькі 10 лістапада XVI армія атрымала з адводаў камандзіра Фронта дзіве дывізіі – 48 і 4-ю стралковыя дывізіі, 13 лістапада 17-ю стралковую дывізію, а пазней яшчэ 33-ю Кубанскую казацкую дывізію з 3-й Арміі.

Зарыентаваўшыся, што галоўныя сілы Булак-Балаховіча наступаюць на Рэчыцу, начальнік штаба Заходняга фронту, Мікалай Салагуб, вырашыў акружыць армію праціўніка ў двух катлах: вакол Мазыра і паміж Мазыром і Рэчыцай.

17-я стралковая дывізія атрымала загад выйсьці з раёну Жлобіна ў тылы арміі Булак-Балаховіча на заход ад Мазыра, а ў далейшым адрезаць яго атрады, якія ваявалі пад Рэчыцай, праз паварот фронту на ўсход. Сканцэнтраваная ў раёне Бабруйску 48-я стралковая дывізія павінна была разрэзаць групоўку Булак-Балаховіча паміж Мазыром і Рэчыцай шляхам захопу 16 лістапада Калінкавічаў і да 18 лістапада Хойнікаў, увайсьці ў контакт з атрадамі 17-й дывізіі. Ад паўдзённага ўсходу гэтыя манеўр прыкрывала 4-я дывізія.

Самае цяжкае заданне атрымала 17-я дывізія, якая на працягу трох дзён павінна была прайсці ў баях каля 150 кіламетраў і адрезаць шлях адступлення пераважнымі сіламі праціўніка. Такое заданне было невыканальным. Толькі 16 лістапада атрады 17 і 48-й стралковых дывізіяў стрымалі наступ групы палкоўніка Мікошы пад Даманавічамі. На савецкі бок бяз бою перайшоў адзін з батальёнаў Менскага палка.

Ранкам 17 лістапада атрады 51 і 143-й брыгадаў зноў атакавалі групу палкоўніка Мікошы, прымушаючы яго да адступлення з-пад Даманавічаў. Ад-

ступленье прыкрывалі Востраўскі і Тубыльчы палкі. У гэты самы дзень група палкоўніка Мікошы апынулася ў Мазыры. Савецкая 49-я брыгада з 10-й дывізіі пачала падрыхтоўку пераправы праз Прыпяць пад Касцюковічамі, а 51-я брыгада спіхнула атрады непрыяцеля з паўночнага берагу Прыпяці і стала насупраць Мазыра.

У горадзе выбухла паніка. Ноччу з 17 на 18 лістапада атрады Мікошы і Яраслаўцаў бязладна пакінулі Мазыр, але слабы непрыяцель не рашыўся іх перасьледаваць. 19 лістапада Менская дывізія Мікошы зламіла заслону 49-й брыгады, якая прабавала перарэзаць ёй шах адступлення пад Скрыгалавай Слабадой і Прудком. Далейшае адступленне частак Мікошы прыкрываў Востраўскі полк, пакінуты ў Бабрах як ар'егард. Выціснуты адсюль бальшавікамі, гэты полк далучыўся да Волжскай дывізіі, якая адступала праз Буйновічы да Сіманавічаў. Тут далучыліся да яе Тульскі Драгунскі полк і Пуціўскі полк конных стралкоў, выціснутыя непрыяцелям з Міхалкаў і Ельску. Усе часцы арміі Булак-Балаховіча, якія адступалі ад Мазыра, сканцэнтраваліся 23 лістапада ў нейтральнай зоне ў навакольлі Турава.

Такім чынам XVI армія ня здолела выканаць загад і ўзяць у клешчы ўсю армію Булак-Балаховіча. Тым ня менш надалей магчыма было акружыць і зьнішчыць групу Булак-Балаховіча, якая адступала ад Рэчыцы. Усё-такі, у выніку памылкі савецкага камандаванья, 48-я дывізія, якая павінна была адрезаць шлях адступлення, разьдзяліла свае сілы ў двух супрацьлеглых кірунках, на Рэчыцу і на Хойнікі, ствараючы такім чынам больш за 50-кіламетравы пралаз. Праз гэты пралаз выбраўся Булак-Балаховіч, прыбыўшы нанач да Ужына.

21 лістапада Булак-Балаховіч стаў у Пеніцы, а яго патрулі з усіх бакоў прынеслі весткі аб прысутнасці савецкіх атрадаў. Стала відавочным, што непрыяцель захапіў Мазыр і горад трэба абысьці. Распусыціўшы фальшывыя пагалоскі, што быццам бы мае намер пераправіцца на поўдзень ад Мазыра, Булак-Балаховіч пачаў абыходзіць Мазыр з поўначы. Камандзір 17-й стралковай дывізіі спрабаваў перарэзаць шлях адступлення праціўніка, але яго дзеяніні былі запозыненія. Булак-Балаховіч перашыгнуў паміж Мазыром і Калінкавічамі, хаяцца страціў пры тым 300 жаўнероў (разам з часткай табару), якія трапілі ў бальшавіцкі палон.

Некалькі наступных дзён Булак-Балаховіч адыходзіў ад праціўнікау, праводзячы сутычкі і баі з атрадамі 33-й Кубанской дывізіі, якая падыйшла з поўначы, з раёну Яўтушкевіч, 24-й брыгады, якая спрабавала адрезаць яму шлях адступлення і 50-й брыгады, якая дзеянічала з боку Якімавіч.

27 лістапада беларускія батальёны капітана Дзямідава і палкоўніка Таалат-Келпіша, якія затрымаліся на дэмаркацыйнай лініі паміж Альшанамі і Малешавам атрымалі вестку, што па супрацьлеглым баку Прыпяці рухаецца група Булак-Балаховіча, якой пагражае акружэнне пад Жыткавічамі. Тады абодва атрады пад агульным камандаваннем палкоўніка Жгуна пераправіліся на левы бераг Прыпяці паміж вёскамі Сяміхочы і Вечы і прыйшлі на дапамогу свайму Галоўнакамандуючаму. Іхняя дапамога выратавала параненага Булак-Балаховіча ад савецкага палону<sup>22</sup>.

Пятляючы безупынна паміж савецкімі атрадамі, Булак-Балаховіч здолеў выбрацца з пасткі ў раёне Сянкевіч 29 лістапада. Атрады праціўніка, якія яго перасьледавалі, не ўвайшлі за ім у нейтральную зону.

Булак-Балаховіч хацеў яшчэ працягваць змаганьне. У нейтральнай зоне засталіся тысячы дзівэ з паловаў афіцэраў і жаўнероў, у большасці з беларускіх часцей. Галоўнакамандуючы спадзяваўся перакінуць іх на Случчыну, дзе пачаў

<sup>22</sup> Raport rtm. Prądzyńskiego z 24 XI 1920.

ся Слуцкі збройны чын. 31 сьнежня Булак-Балаховіч разам з дзеячамі Беларускага палітычнага камітэту паехаў у Варшаву, каб шукаць падтрымкі ў польскіх уладаў<sup>23</sup>. Тым часам яго брат, ген. Язэп Булак-Балаховіч, які камандаваў на месцы, вырашыў перайсьці 4 сьнежня на польскі бок мяжы<sup>24</sup>.

Наогул з 26 лістапада па 4 сьнежня 1920 г. савецка-польскую мяжу перайшлі 778 афіцэраў і 5650 жаўнераў арміі Булак-Балаховіча. Разам з тымі, якія раней знаходзіліся на польскай тэтыторыі, у Луніцы было інтэрнаваных 884 афіцэры і 6936 жаўнераў арміі Булак-Балаховіча<sup>25</sup>.

Падчас ваеных дзеяньняў у савецкі палон трапілі 120 афіцэраў і 3540 жаўнераў арміі Булак-Балаховіча. Страты ў забітых і параненых невядомыя. Чырвоная армія страціла за гэты самы час 99 камандзіраў і 2588 жаўнераў<sup>26</sup>. Страты з абодвух бакоў былі параўнальныя, што з увагі на перавагу савецкіх войскаў можна палічыць адносным поспехам Булак-Балаховіча.

На савецкім баку мяжы засталіся ў раёне Сянкевічы-Жыткавічы-Леніна, на поўнач ад чыгуначнай лініі да Калікавічаў, беларускія батальёны капітана Дзямідава і палкоўніка Таалат-Келпіша. Атрад Таалат-Келпіша (палкоўнік паходзіў з вядомага роду літоўскіх татараў) налічваў 200 штыкоў з 2 гарматамі і 2 кулямётамі і яшчэ ў сярэдзіне сьнежня апераваў у раёне Сітніцы, на поўнач ад чыгуначнай лініі Лахва-Калінкавічы. На польскі бок мяжы перайшоў у невядомы час.

Найдаўжэй на савецкім баку мяжы заставаўся батальён Дзямідава, які налічваў каля 400 штыкоў (у тым ліку 12 афіцэраў). На ўзбраеніні меў 2 палявыя гарматы і 4 кулямёты. Жаўнеры батальёна паходзілі з Беласточчыны. Камандзір, Мікола Дзямідаў, нарадзіўся ў Гарадку пад Беластокам. На злome 1918-1919 гг. быў камандантам г. Гародні, пасля ў Беларускай вайсковай камісіі. 28 лістапада Дзямідаў абвясьціў, што “давераны яму батальён на заклік не пакідаць роднай зямлі і абараняць яе да апошняга, не зважаючи на поўны адыход расейскай арміі, з энтузіязмам прывітаў гэтую вестку”<sup>27</sup>. Відаць да беластачанаў дайшла вестка аб пачатку Слуцкага збройнага чыну.

29 лістапада батальён правёў пераможны бой з бальшавіцкім 40-ым стралковым палком, страціўшы пры тым 4 забітымі і 10 параненымі. За надзвычайную бойкасць вылучаны былі малодшы лейтэнант Уладзіслаў Казлоўскі<sup>28</sup> і штабс-капітан Каstryцэвіч<sup>29</sup>.

3 сьнежня батальён даў бой пад вёскай Вялікая Малышоўка, адбіваючы атакі бальшавікоў<sup>30</sup>.

У студзені 1921 г. жаўнеры Дзямідава ня мелі чаго есці, скончылася амуніцыя і абмундзіраваныне. Капітан Дзямідаў, ня хочучы рабаваць насельніцтва навакольля Мазыра, паехаў у Варшаву прасіць падтрымкі з боку палякаў. На жаль, палякі інтэрнавалі Дзямідава ў лагер у Радаме. У гэты ж лагер накіраваны быў таксама увесь яго батальён<sup>31</sup>. То і быў апошні акорд паходу Булак-Балаховіча.

Падсумоўваючы вынікі, можна съцверджаць, што паход Булак-Балаховіча бешумоўна быў палітычнай авантурай. З-за запозыненасці выступленья магчымасці

<sup>23</sup> Raport pror. Biocskiego do Oddz. II 4 Armii z 6 XII 1920.

<sup>24</sup> CAW, TL 440.12/6-7, Meldunek dowództwa 4 Armii z 6 XII 1920, k. 316-318.

<sup>25</sup> Z. Karpus, Działalność gen. Stanisława Buiak-Baiachowicza i jego oddziaiu w Polsce podczas wojny 1920 r., Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, Białystok 1990, s. 94.

<sup>26</sup> А. Грыцкевіч, Вакол..., Мінск 1987, с. 33.

<sup>27</sup> Komunikaty Białoruskiego Komitetu Politycznego.

<sup>28</sup> У будучыні вядомы ідэолаг беларускага нацыянал-сацыялізму.

<sup>29</sup> На злome 1918/1919 г. афіцэр Гродзенскага беларускага палка.

<sup>30</sup> Komunikaty Białoruskiego Komitetu Politycznego.

<sup>31</sup> Ліст М. Дзямідава да В. Ластоўскага з XI 1922, Acta Archivalia Alboruthenica, № 10-11: 1994, с. 191.

посыпеху былі ілюзорныя. Менск вернуты быў палякамі саветам, а наступленне генерала Урангеля было спыненае Чырвонай арміяй.

Булак-Балаховіч адцягваў свой наступ, чакаючы часьцей сфармаваных Рускім палітычным камітэтам. Гэтыя часьці складаліся з афіцэраў-манархісташ і ваенна-палонных чырвонаармейцаў, якія думалі толькі пра тое, як найхутчэй дэзертыраваць. Пасьля двух тыдняў змагання на поалі бою засталіся толькі самыя верныя атрады з уласнай групы Булак-Балаховіча і беларускія атрады. Аказаўлася, што рускія часьці сталі для арміі непатрэбным баластам.

Параца Булак-Балаховіча прысыпешыла яго рашэнне наступу на Рэчыцу і Гомель. Цяжка растлумачыць, чаму Галоўнакамандуючы ня стаў асабістам на чале наступу і дапусціў брак супрацоўніцтва між палкоўнікамі Мацвеевым і Паўлоўскім. У выніку таго страдзімская адвага, з якой яны атакавалі Рэчыцу, аказаўлася дарэмнай.

Такім чынам адказнасьць за дзъве асноўныя памылкі, г. зн. запозынены выступ і наступ на Рэчыцу цалкам падае на Булак-Балаховіча. Як гэта даказалі дзеяньні польска-савецкай вайны і адступленне ад Рэчыцы, Булак-Балаховіч быў усяго выдатным (магчыма нават геніяльным) камандзірам партызанская дывізіі.

Паход генерала Булак-Балаховіча меў таксама станоўчы бок. У Асобным беларускім атрадзе з 1919 г. служылі ўраджэнцы роднай генералу Дзісеншчыны і Дзізвіншчыны. Падчас баёў на Заходнім Палесьсе летам 1920 г. да Беларускай народнай арміі, як тады называлася група генерала Булак-Балаховіча, сталі далучачца палешукі. У час фармавання арміі ў Тураў прыйшлі атрады з Беластоку, Слуцку і Менску. У Мазыры далучыліся мясцовыя дабраахвотнікі. Такім чынам армія набыла агульнанацыянальныя характеристары. Дзякуючы герайчным учынкам беларускіх жаўнероў вялікі рэгіён Усходняга Палесься быў далучаны да гісторыі змагання за незалежную Беларускую Народную Рэспубліку.

---